

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 91 (5465)

АУТОРАК

21

КРАСАВІКА

1936 г.

Год выдання XIX

СЁННЯ ў НУМАРЫ

А. ЛОСЬ — НА СЯЎБЕ
 АЛ. МАХНАЧ — КАЛІ НАСТУПАЕ ВЕЧАР
 ЦЕПЛАЯ СУСТРЭЧА ОРДЭНАНОСЦАў-ЧЫГУНАЧІКАў У ГОМЕ-
 ЛІ І ВІЦЕБСКУ
 ЗА РУБІЖОМ:
 ЗАЯВА АНГЛІЙСКАГА ПРЭМ'ЕРА БАЛДУІНА
 ЗВАЛЬНЕННІ І АРЫШТЫ ФАШЫСТАў У ІСПАНІІ

ЗА 500 МІЛЬЯНАў ШТУК ЦЭГЛЫ

Выконваючы план другой півгодкі, наша савецкая краіна аказалася гіганцка будаўніцтва. У велізарнейшых размерах праводзіцца прамысловая будаўніцтва, будаўніцтва школ, клубоў, больніц, жылых дамоў, комунальных устаноў. Кааціна хутка вырастае ў новыя гарады, рэканструкцыя, аднаўленне старога.

Дзе, у якой краіне ў свеце будуюць столькі заводаў і фабрык, дзе так шырока разгорнуты жылёвае будаўніцтва, як у нас, у краіне пераможнага пралетарыята? Такіх краін няма. Такого грандыёзнага будаўніцтва і такіх тэмпаў не ведаў капіталізм нават у самыя лепшыя гады яго росквіту.

Будаўніцтва планы 1936 года выключна вялікае па сваёй размаху, выключна важнае па сваіх аб'ектах. Даволі ўказалі, што ў гэтым годзе на Савецкім Саюзе на будаўніцтва прадпрыемстваў, жылых дамоў і устаноў укладзена 324 мільярды рублёў. Савецкая краіна атрымала новы гіганцкі прамысловы і будаўнічы прадпрыемствы і пабудовы, тыячы новых школ, клубоў і т. д.

Гэты велізарны план будаўніцтва патрабуе вялікай колькасці цэглы, цэменту, вапны і іншых будаўнічых матэрыялаў. На прамысловы будаўнічых матэрыялаў калёсава вельмі вялікая задача. Яна абавязана поўнасцю і своечасова забяспечыць намы будоўлі неабходным для іх матэрыялам.

Адолюць зраўняцца тая велізарная задача, якую належае вытворчым будаўніцтвам партыі і праўдзіцтва работ у Беларусі ў гэтым годзе таксама вельмі значны. Балаванне т. Гінало — даць у гэтым годзе 500 мільянаў штук цэглы — выхадзіць імяна ў патрабаванні нашых пабудов і рэальных магчымасцей нашых пачатковых заводаў.

Планы пачатковых, чарпачных, вапняных і іншых заводаў у парэананні з мінулым годам значна павялічаны. Але дэталіны падлікі паказваюць, што гэтыя планы могуць быць перавышаны. Справа ў тым, што пачатковы заводны ад ірэндыі заводоў, ад мисловых партыйных, профсаюзных і савецкіх арганізацый.

Але паказальнікі работ пачатковых заводаў за першыя дзень кравіка надзвычай трыумфальны. Мы гаворым тут, галоўным чынам, ад пачатковых заводаў там, што пачаў з'яўляцца асноўным будаўнічым матэрыялам і што гэты заводны працоўны на многа раз горш за астатнія.

Першага кравіка пачаўся сезон работ на ўсіх пачатковых заводах. У кравіку заводны трэста будматэрыялаў павінны выпусціць 19 мільянаў штук цэглы. Заводы райвыканкомаў за першую декаду кравіка павінны былі даць 2,200 тысяч штук цэглы.

Але планы першага дэкады не трэставаў, таі райвыканкомаў, ськіх прадпрыемстваў сарваны. На гэтую план першага дэкады выканан на 11 проц. У другой дэкадзе заводны працавалі некалькі дзень, але ўсё-ж план дэкады не выканан, не гаворачы аб пачатковай працы першага дэкады. Яшчэ горш — на заводах райвыканкомаў.

Многія заводны прыйшлі да пачатку сезона з'яўляюцца неадпаведнымі і не маглі пачаць работу за фотабудаванні ўрады тэрмін, — першага кравіка. Дырэктары пачатковых заводаў (Рагачоў, Полацк) не прынялі ніякіх мер, каб забяспечыць сябе на выхадзе зараркава — пачароваі выпрадоўку першых дзён і спынілі заводны. Гэта выключна агінья безадказна адносна да выканання важнейшага дзяржаўнага задання!

Есть многа спосабаў, якіх чыгунак каб захавалі частку ад завадзанаў. Напрыклад, у Бабурыску на заводзе № 3 прымянілі акурванне сямру ў сінцажак, на віцебскім заводзе № 2 выкарыстоўваюць гофманскія печы для суніч. Паўтарам, сродак ісьць многа, але дэкада не забавіць, не ва ўсіх дырэктароў анахаліца ініцыятыва, вынаходчынасць, большавіцкі адносна да справы. А ў

рэзультатае — зрыў плану, страта соцень тысяч штук цэглы, неабходнай для нашага будаўніцтва.

Пачатковыя заводны райвыканкомаў павінны даць у гэтым годзе 185 мільянаў цэглы. Лічба не маленькая, калі моць па ўвазе, што большасць заводаў — гэта невядомыя прадпрыемствы, якіх на сьваіму абсталяванні стаяць дзень ніжэй, чым заводны трэста Белбудматэрыялаў.

Але да гэтага часу многія з гэтых прадпрыемстваў анахаліліся на становішча поўбеспрытульных. Горасовы, райвыканкомы не аддаюць заводнаму належнай увагі, а кіраўніцтва Наркамхімпрама (т. Гергадзе) дэкада недастаўляе. Таюе становішча асабліва неадпаведна, калі будоўлі чакаюць цэглы.

Мясювыя партыйныя арганізацыі, горасовы, райвыканкомы павінны зразумець, што выкананне плана выпуску цэглы з'яўляецца важнейшай палітычнай і гаспадарчай задачай і што яны не маюць ніякага права ўхіляцца ад адказнасці за зрыў гэтага года.

У трэста будматэрыялаў сканцэнтраваны самыя магутныя і сямейны механізаваныя заводны і ўсё-ж работа тут ідзе выключна дрэнна. План першага квартала выканан ужо на 78 проц. Абсалютна ніякіх напраўленняў гэтаму палажэнню няма. План зрываўца выключна з-за дрэннага кіраўніцтва дырэктароў прадпрыемстваў работай, з-за дрэннай работы трэста (т. Бамп), які не палаталі аператыўнага кіраўніцтва заводнаму.

Завод № 1 (дырэктар т. Боген) — самы магутны ў Менску. Ён павінен даць 41 мільён штук цэглы. Прас павінен даваць штодзеньна 27 тысяч штук цэглы, а дзе 12—14 тысяч. Таюе-ж становішча і на віцебскім заводзе № 13 (дырэктар т. Малаявіч) і на іншых заводах.

Шматлікія працоты, пачомкі, аварыі звадаюць заводны. Адміністрацыя губляецца, не ўмее так арганізаваць работу, каб адзіны працот не затрымліваў другі. Стаханавіцкі рух на цэгельных прадпрыемствах яшчэ зусім не разгорнуты, не гледзячы на тое, што асобныя стаханавцы (Нубышоў і інш.) пачынаюць работу пераважна на гледаючы тым, што рабочыя на пачатковых гарыжх жэланнем працаваць па-стаханавіцку.

Адміністрацыя пачатковых заводаў не стварае ніякіх умоў для разгорвання стаханавіцкага руху, сабывае работныя планавыя індэксны і не правідуе ні малейшых клопатаў ад культурна-бытавых умовах работчы.

На пачатковых заводах, нават на самых механізаваных, дзе работа адбываецца круглы год, яшчэ моцна на трымаюцца настроі сезоннасці. Кіраўнікі заводоў мяркуюць так — нас, моў, рабочыя сезоннікі, прыходзяць на некалькі месцаў і таму асаблівых клопатаў працягваць неўвага. Гэтым і апраўдваюць іх аднаўленчы і ініцыятыўныя разважанняў і ініцыятыўныя разважанняў абсалютна бестурботнасць за жыллёвыя, бытавыя і мисловыя жыцця работчы.

Гэта зуряднае вярбоўку людзей на заводны.

Партыя паставіла задачу — стварэнне пастаяннага прадпрыемства будаўнічых матэрыялаў. Гэта публічна адносіцца і да заводоў будаўнічых матэрыялаў, у першую чаргу да тых, якіх працоўны не сезонны, а бесперапынны год.

Цяпер заводны сапраўды адчуваюць патрабу ў работнай сіле, вярбоўка якой праходзіць вельмі дрэнна. Вина тут галоўным чынам саміх дырэктароў заводоў, якіх чакаюць, што людзі самі да іх прывядуць, або пасылаюць тых, якіх вярбоўчыкаў, якіх пачынаюць вынаваць і мисловыя арганізацыі, якіх не аказваюць ніякай дапамогі заводнаму і вярбоўцы работнай сілы на пачатковых заводах.

Даць 500 мільянаў штук цэглы, забяспечыць намы будоўлі неабходным будаўнічым матэрыялам — справа гонару дырэктароў, інжынера-тэхнічных работчыкаў, стаханавіцаў прамысловасці будматэрыялаў, справа гонару ўсіх пачатковых партыйных, савецкіх і профсаюзных арганізацый БССР.

ТАВ. ГАЛАДЗЕД У КАЛГАСЕ «ІІІ ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ»

СЛУЦКАК, 20 кравіка. (БЕЛТА). Прыбыўшы ў агаруд старшыні Савета Народных Кавасараў БССР тав. Галадзеда 19 кравіка наведваў Сарагоцкі сельсавет і калгас «ІІІ Інтэрнацыянал». Тав. Галадзеда падарыўна азнаваўся з гаспадаркай калгаса, гаварыў з лепшымі калгаснікамі, пабываў на кватэры калгасніка Антона Няронаскага.

Вечарам у калгасным клубе адбыўся многалюдны сход калгаснікаў. Старшыня сельсавета тав.

АДКРЫЛАСЯ УСАЕСАЮЗНАЯ КАНФЭРЭНЦЫЯ ШЧАПІНА-ШЧОТЧАНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

ВІЦЕБСК, 20 кравіка. (Нар. «Звязда»). Учора ў 7 гадзін вечара ў клубе імя Парыжскай камуны адкрылася ўсаесаязная галіна канферэнцыя шчапіна-шчотчачная і валакнавая прамысловасці. На канферэнцыі прысутнічае 130 дэлегатаў шчапіна-шчотчачнай прамысловасці РСФСР, Украіны, Грузіі, БССР, Калінінскай і Маскоўскай абласцей. Канферэнцыю адкрыў

Мажурна расказаў аб падрыхтаванні калгаса да сьнябы, аб роцце замонажна і культурнага калгаснага жыцця.

Бурнымі апладысмантамі сустраў калгаснікі выступленне тав. Галадзеда, які паставіў перад імі рад канкрэтных заданьняў, каб даць у гэтым годзе і па палепшанню работы на жылёва-гадоўчых фермах.

Да позняй ноты гутарыў тав. Галадзеда з калгаснікамі.

намеюкі нарвома мясцовай прамысловасці БССР тав. Галуза. У першы дзень канферэнцыі дэлегаты заслухалі даклад кіраўніка шчапіна-валакнавой групы окуронага кіраўніцтва Наркамата РСФСР т. Лібо Г. С. аб задачах шчапіна-шчотчачнай апрацоўчай прамысловасці на 1936 год. Канферэнцыя паслала прыватальную тэлеграму таварышу Сталіну. АРК. ЗАРУБЕННІ.

Трактарысты, раўняйцеся па стаханавіцах Петручэню і Аладка!

План радковай сьнябы павінен быць безагаворачна выканан змагаемса за высокі ўраджай

ПІСЬМО ЗАГАДЧЫКАУ КАЛГАСНЫХ ХАТ-ЛАБАРАТОРЫЙ

Мы, загадчыкі калгасных хат-лабараторыяў, сабраўшы ў сталіцы БССР — Менску, каб абмяняцца вопытам сваёй работы. Аб гэтым вопыце мы і хочам пазнаёміцца праз «Звязду» і ўсімі калгасамі БССР.

Намы хат-лабараторыі яшчэ малымі, моль яшчэ неслыханна. Але яны ўжо прынеслі многа карыснага калгасам.

Хат-лабараторыі калгаса «Намбайн», Слуцкага раёна, зрабіла даследаванне глебы калгаса, мае глебавае карты, правяла вопыты з прымяненнем розных угнаенняў. На аснове карт і вопытаў, выпрацавала дэферэнцыяваныя прыёмы апрацоўкі глебы, угнаення і барацьбы з хутэлем на кожным полі, кожным угоддзі.

Хат-лабараторыі калгаса «Чырвоны будаўніц», Менскага раёна, зрабіла аналіз насення на чыстаце і ўсхожаасць, забяспечыла калгас падрыхтоўку да сьнябы выканан ужо на 78 проц. Абсалютна ніякіх напраўленняў гэтаму палажэнню няма. План зрываўца выключна з-за дрэннага кіраўніцтва дырэктароў прадпрыемстваў работай, з-за дрэннай работы трэста (т. Бамп), які не палаталі аператыўнага кіраўніцтва заводнаму.

Хат-лабараторыі калгаса «Ільча», Капыльскага раёна, прымяніла падворку гноевай жытняй азімы пасеваў. У выніку прыём у 1935 г. калгас даўся агарымацца на гектара 700 цнт. кармычых буркоў і 520 цнт. сталовых буркоў.

Хат-лабараторыі калгаса Імя Калініна, Пухавіцкага раёна, правяла вопыты па разлозе кароў і дабілася павольнага ўлоў калгасам.

СЕЯЛКІ НЕ НАГРУЖАНЫ

КАПЫЛЬ, 19 кравіка. (Нар. «Звязда»). 6 дзён на Капыльшчыне стаіць ціпае вясновае надвор'е. Зялёнае дугі, распускаяцца сяды, кучыцца зялёная руць, а тэмпы палёвых работ у раёне вельмі павольныя. Напалюна зямарэзкі і пачатку кравіка, многія старшыні калгасоў і брыгадыры сьпінілі палёвыя работы. Між тым тэрмін баранавання азімых праходзіць. Праз дзень-два на калгасную руць неўвага будзе ўз'ехаць з бараной.

У калгасе імя Гікало толькі ўчора атрымаў накая райа: прыступіў да баранавання азімых.

Сёння ў табілет раёнага агронаста т. Марцінеўца з'явіўся і сам старшыня калгаса імя Гікало т. Саўчанка. У яго байа. Ён прышоў за парадкай у райзамадзель: — Што рабіць? МТС перакідае сьняжку у калгас «Піонер».

Саўчанка зараз расплаваецца за сваю бяздзейнасць. Ён не падрыхтаваў своечасова глебу. У разгар сьнябы ў яго дзве сьняжкі стаіць без нагрукі. А ў суседніх калгасох ідзе сарка. МТС не дае сьняжкі, зрываецца радковая сьняба.

Трыюжныя сігналы Ілупі і з асобным трактарным брыгад. У калгасе «КІМ», Старынкага сельсавета, трактары Дараўніч так «суараў» поле, што брыгадыр калгаса т. Дубовіч прыходзіць пераворачыць яго агракі копылі. З-за найбяржана догляду вышлі са строю 2 трактары. У двух другіх трактарах расплаўлены падпшынікі.

А. МАТУСЕВІЧ.

нага стада. Па настойлівай прапанове хат-лабараторыі ў калгасе ўжываецца торф, як угнаенне.

Хат-лабараторыі калгаса «Ленінскі шлях», Менскага раёна, правяла баранаванне азімых і падрыхтавала масовае прымяненне торфа-фэкалінаў і кампостаў на калгасных палях.

Па ўсіх нашых хатах-лабараторыях створан актыўны вопытнік, якія выдучу барацьбу за высокі ўраджай і высокую прадукцыйнасць жылёвагадоўцаў.

На 1936 год мы намерілі больш шырокую вопытную работу. Мы правядзем вопыты з рознымі угнаеннямі, па прымяненню новых прыёмаў апрацоўкі глебы, правядзем фарсаванне разназямельнай новай калгаснай культуры — бозаліпавой (салюкат) улоўку, удзімем новыя зьяўныя і тэхнічныя культуры. Шляхам скарываправавання адбярэм лепшыя для нашых калгасоў гатункі зерных і тэхнічных культур.

Галоўная наша ўвага звернуцца на даламоу зьяўны і брыгадырам, якіх змагаюцца за атрыманне высокіх рэкордных ураджаяў. Разам з імі мы абавязваемся дабіцца высокіх рэкордных ураджаяў і заваяваць нашым калгасам права на ўдзел ва ўсаесаязай сельсагаспадарчай выстаўцы 1937 года.

Цяпер хат-лабараторыі з'яўляюцца неадпаведна часткай калгаснай вытворчасці. Устаіе БССР абавязанасць па сьняборніцтву

а Кіеўскай і Чэрнігаўскай абласцямі аб арганізацыі ў БССР у 1936 г. новых 500 хат-лабараторыяў з'яўляюцца зусім рэальным.

Мы заклікаем да таго, каб у кожным раёне арганізаваць у 1936 годзе 10—15 новых хат-лабараторыяў у больш буйных калгасох і гэтым жабыспечыць перавыкананне ўстаіага абавязанасць па сьняборніцтву.

Мы зварачаемся да ўсіх раённых арганізацый і да спецыялістаў сельскай гаспадаркі аказваць належаючую ўвагу і падтрыманне ў рабоце хат-лабараторыяў.

Назваўшы сельсагаспадарчымі ўстаіавамі да гэтага часу малым дапамогі. Мы чакаем ад іх самай актыўнай дапамогі. Мы лічым, што справа гонару калгаснага навуковага работніка гэтых устаноў прыняць актыўны ўдзел у арганізацыі і наладжанні работы хат-лабараторыяў.

Загадчыкі калгасных хат-лабараторыяў: калгаса «Капыльча», Капыльскага сельсавета, Слуцкага раёна — Астася Аляксей Віцебскі; калгаса «Чырвоны будаўніц», Селіпінскага сельсавета, Менскага раёна — Шушыч Вітольд Петровіч; калгаса «Ільча», Капыльскага сельсавета, Капыльскага раёна, — Піліпчы Іван Віцебскі; калгаса імя Калініна, Пухавіцкага сельсавета, Пухавіцкага раёна, — Шыльвар Іван Міхайлавіч; калгаса «Ленінскі шлях», Салмаха-лаўпінскага сельсавета, Менскага раёна — Тіаюф Фёдар Ефімавіч.

28 гектараў за дзень

СТАРОБІН. Трактарныя брыгады МТС вышлі на ўчасткі 20 савіка, а палёвыя работ пачалі 27 савіка. Гаручым і змааічым Старобінская МТС забеспечыла поўнасцю. Звыш плана зявезена 25 тон гаручага.

Трактарныя сьняжкі да 16 кравіка насаяна 195 гектараў, 256 гектараў на калгасох засяяна 260 гектараў.

Трактарыст Прахор Аладка на 24-дзёнавай сьняжцы засяяна за дзень 28 гектараў. Трактарыст Рыгор Кіліоўніч за змену трохкорпусным плугам узоравае 7 гектараў. Па кожным гектар т. Кіліоўніч эканоміць да 3 кілаграмаў гаручага. Трактарыст Барысюніч

за змену узоравае 7,30 гектара. Для папулярнасці работы лепшых трактарыстаў МТС разам з раёнай газетай выпускае бюлетынь, у якім падарыўна расказваецца аб метадах работы лепшых трактарыстаў МТС.

Машынатрактарная станцыя правяла стаханавіцкую дэкаду. За гэты час рэзка павялічылі нормы выпрацоўкі, ліквідавалі працоты майнаў.

На час палёвых работ МТС арганізавала паходную майстерню. Буліны неадход у рабоце МТС — адсутнасць вёдраў і ключоў у трактарыстаў.

КАЗЛОУ.

ІГНАРУЮЦЬ РАДКОВУЮ СЬНЯБУ

СЛУЦКАК. (Па тэлефону). Па Слупчакі агаруд за 18 кравіка пасаяна 15,5 тысяч гектараў зерных, з іх радковымі сьняжкімі — 2024 гектары.


Ігнаруецца радковая сьняба ў Любаньскім раёне. У калгасе «Новы свет», Аслепінага сельсавета (старшыня Кіліота) адна рад-

ковая сьняжка разабрана, другая стаіць без работы, а 14 гектараў пасаяна ўручную. Не лепшае становішча з радковай сьнябай і ў калгасе «Сталёвы конь». Тут вельмі дэка радковія сьняжкі, але сьняба праводзіцца ўручную. Сьнябу ўручную і ў калгасе «Сарп і молат».

У БРЫГАДЗЕ ЗОНІ РАЧОК

СЛУЦКАК. У брыгадзе Зоні Рачок сугучанна выпрацоўка па норме 7 гектараў на трактар, а ўзоравае 10 гектараў. Прыкладзіў ў рабоце даказвае трактарыст Іван Петручэню, які ўзараў за змену чатырхкорпусным плугам 14 гектараў і заробіў за гэты час 30 руб. і 38 кілаграмаў зарплата. За час палёвых работ Петручэню ўзараў 104 гектары і не меў ні аднаго працота.

БАБАН.



Пышкін Карп Осіпавіч — вопытнік, загадчык хат-лабараторыі калгаса імя Чырвонай арміі, Віцебскага раёна. Тав. Пышкін прабіў у сваім калгасе вялікую работу па ўзніццю ўраджайнасці. Сьняжета тав. Пышкін быў у Менску на месячных курсах пры ўсаесаязай навукова-даследчым інстытуце беларускай гаспадаркі. Прыехаў з курсоў, Карп Осіпавіч прагараў работу па закладзі вопытных участкаў пшэніцы, аўса, каняпелі, буркоў і чыбулі на розных відах угнаення. Пры даламове хат-лабараторыі калгаса імя Чырвонай арміі змагаюцца за тое, каб атрымаць у гэтым годзе не менш 18 цэнтнераў зерных з гектара, 500 цэнтнераў кармоўчых буркоў і 350 цэнтнераў з гектара сталовых буркоў.

У зьяне „тысячніцы“ Лапенка

ПОЛАЦК. (Па тэлефону). У агаруд налічваецца 74 зьяны сьняжкі. Зьяны праводзіць вялікую работу ў барацьбе за тону валака з гектара.

У зьяне ініцыятыва руху сьняжкі Пышкіна Лапенка пачаліся палёвыя работы. На ўчастку, дзе будзе сьняжкі лян, ужо рассяяна 8 цэнтнераў суперфасфата, 10 цэнтнераў фэкалінаў мукі, 9 цэнтнераў калійнай солі. Для падворку ільну аказвацца 2 тысячы рёдер гноевай жытня. 21 кравіка на ўчастках будзе

праводзіцца баранаванне ў 3—4 рыве налічваецца 74 зьяны сьняжкі. Перад баранаваннем будзе рассяяна 10 цэнтнераў курьнага памёту і 5 цэнтнераў помету. Насенне добра падрыхтавана. Чыстага яго 99,5 проц., усхожасць 100 проц. Перад пасевам ільняносца будзе праручана парашком «Давыдава». Для барацьбы з выліганнем ільну зьяно загатоўва 8,5 тысяч кулікаў і 4,5 тысяч жэрдкаў. Для зьяны ільну пры перабіненні зьяно скарыстацца рагоўка, з якой загатоўва 16 тысяч перавоса.

Стаханавіцы Смалявіч кай МТС

СМАЛЯВІЧЫ. (Па тэлефону). Усе 11 трактарных брыгад Смалявіцкай МТС заключылі паміж сабой сацыялістычны дагавор на лепшае правядзенне палёвых работ. Трактарысты Жыльня, Калена, Пашу, Цімахоўніч і Пратасевіч узялі на сябе абавязанасць выпрацаваць на трактар не менш тысячы гектараў.

З першых дзён работы трактарысты Лашук і Жыльня выпрацоўваюць кожны дзень на трактары «ХТЗ» па 12 гектараў і эканоміць гаручага на 7 кілаграмаў на гектар. Не адстаюць ад іх і трактарысты Цімахоўніч, Пратасевіч і Калена. Яны даюць у дзень на трактар па 11—12 гектараў пры эканоміі гаручага ад 5—7 кілаграмаў на кожны гектар. Балабудцін.

Заява Англійскага Прэм'ера Балдуіна

ЛОНДАН, 19 кравіка. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Рэйтар, Балдуін, выступляючы з прамоваю ў Парламанце, заявіў, што ў апошні час адбыліся дзве падзеі перастанавы значэння, якія пакінуць свой след у міжнароднай палітыцы і аказваюць уплыў на лёс міру. Гэтыя падзеі — даўзабраенне Германіі і сярэба прымяненні статут Лігі нацый. Камбінанцыя гэтых двух падзей зрабіла зусім яонай неабходнасць павольнага забаронаў Англій і разважанага англійскага ўзброеных сіл. Гэта абсалютна неабходна для таго, каб Англія магла адтрымаць сваю ролю і выконваць абавязанасць, прадугледжаныя статут Лігі нацый.

сучнасць Германіі, Злучаных штатаў і Японіі ў Лізе нацый зрабіла савіны значна менш эфектыўна. Імя эфектыўнага апарата, — прадуцтваў ён, — каб прадукцыйны вайну калі адзінак рашыў ваяваць і не прадстаўляць канфілікт на арбітражны радар. Санкцыі дэійваюць марудна і ў значнай ступені трапіць сваю сілу, калі яны не могуць быць падтрыманы калічэўкамі санкцыяў, якімі з'яўляюцца блакада пі прымяненне сілы.

Калістэцыя безадказнасць пікоў не будзе разважана, калі ўсе краіны, якія прымаюць ўдзел у ёй, не будуць гатоўны адказава

ШКОЛА ЛЕЙТЭНАНТАЎ РСЧА

ДЗЕНЬ У ШКОЛЕ

І красавіка пачаўся набор у вайсковыя школы РСЧА. Тысячы лепшых прадстаўнікоў савецкай моладзі, блізка адданыя сваёй вялікай радзіме, большасцю партыі і любімою правядзёраў народнаму таварышу СТАЛІНУ, падаючы заявы аб паступленні ў вайсковыя школы.

Быць камандзірам рабоча-сялянскай Чырвонай арміі — вялікі гонар. Для таго каб стаць ім, трэба аўладаць значнай сумой ведаў і агульнай культуры. Гэта неабходна не толькі для камандзіра спецыяльных ці тэхнічных часцей, але не ў меншай ступені і для камандзіра пяхоты. Бучасныя ўмовы бою і тактыкі, налі да пяхотнай часткі дадаюцца спецыяльныя, парабуючы ад камандзіра гэтай часткі быць усебакова развітым.

Моладзь Савецкай краіны ідзе ў вайсковыя школы. Як яна будзе менавіта, як будзе асвадваць у іх вышэйшыя вайсковыя навукі і тэхніку? Як жыць і навучаюцца курсанты вайсковых школ? На гэтыя пытанні, мы змяшчам сёння матэрыял аб вучобе і жыцці курсантаў Аб'яднанай Беларускай Вайсковай Школы імя М. І. Калініна, АБВШ выпускаюцца значную колькасць чырвоных лейтэнантаў. Намала з іх дагэтуль сталі капітанами, маёрамі, палкоўнікамі РСЧА. Курсанты і камандзіры школы расказваюць аб захапляючым вучобе і бліскучых перспектывах, якія раскрываюцца перад імі.

Захапляючая вучоба, бліскучыя перспектывы

Кіраўнік па артылерыі вылікаў міне на наглыдалыні пункт. Або-ротым расказаў ён стварыў аб-стаўку бою і адшоў у бок, на-біраючы за мамі дзесяціны. Се-кундамер быў пунчавы. Доўга да-маць не прыхілае. Разлікі былі праведзены хутка. Я падаў каман-ду і стаў нагнаць, як пад дзе-нянем выбухнуўшых снарадаў на-ражаліся палі. Рэзультаты рабору былі такі: падрыхтоўка да атрымання правядзена правільна з аглядаючы час, прыстала так-сама правільна. За гэта мне аб-вясцілі падзяку. Так я здаў залік на лейтэнанта артылерыі.

Пачалася захапляючая вучоба. З непрыкрасна і чакаў першай бачнай артылерыйскай стрэльбы. Не верылася, што можна спарад вагой у некалькі кіламетраў вы-пусціць на дзесяткі кіламетраў. Стрэльба захапіла мяне поўна-цю. Але для таго, каб добра атра-піць, трэба добра ведаць тапаграфію, хімію, матэматыку, фізіку. А каб спарадзіць вайсковыя, дзе-гэтага патрабуе абстаноўка, не-абходна ведаць тактыку і ўзаема-дзеянне іншых родаў войск. Уся-му гэтаму я навучыўся ў школе. Алішка «выдатна» стала пастаян-ным мам спаларожнікам.

Прайшлі чатыры гады, як я ў школе — спачатку курсантам, а цяпер — лейтэнантам. Я перадаю свае веды курсантам і сам вучу-ся далей. Прадстаіць яшчэ вучоба ў вайсковай акадэміі.

Лейтэнант Г. К. ЗАЙЦАЎ.

Многа спяць курсанты. Стры-жаныя галовы выдзяляюцца на беласнежных навалачках паду-шкі. Мерна ходзіць у карыдоры дзявалыны. Дзяжурны па школе паглядзе на гадзіннік.

Бліжэй рана. Пачнуць цішы-ню ралтам праравае сігнал пад-ліму Першым устаюць артылеры-сты і струюцца на фізкультурную аралду. Пехацінцы падмаюцца на 15 мінут пазней. Пакуль стралкі робяць зарадку, артыле-рысты ўжо ў кашоні.

Скончана ўборка коней. Курсан-ты нагройваюцца ў памыканне. Пацянаецца тузлет. Курсанты ўмываюцца, робяць халоднае аб-шыванне, падмаюцца чыстыя каў-чоны і да гімнасцёрка. Неадмен-ная частка туалету — аджакало. На кожнай тумачцы стаіць не-калькі флаконаў яго.

Пасля снітанга снаддэння кур-санты падрыхтоўваюцца да за-няцця. Артылерысты ля мініа-тур-палягона праводзяць стражко-ва-артылерыйскую трэніроўку.

Доўга шарыга белых дзвю-ркі — гэта клас. На чорных таб-лічках налісем на рускай і я-нмоўнай мовах. Хутка залучаюцца класы фізікі і хіміі, інжынер-най справы, сувязі, артылерыі. Рубя ў 8 гадзін у класе ўва-ходзяць настаўнікі, пачынаецца вучоба. Праз некалькі ўрокаў курсанты на гадзіню пакідаюць класы і ідуць у вольную, я-длаўна бабаваную спартыўную залу, потым зноў вяртацца да па-дрыхткі.

— Па дапых авіяраведзі пра-піўнік знаходзіцца на адлегласці двух пераходаў ад нас. Нам плуць...

Вудучы лейтэнанты РСЧА ўдзяляюцца ў карту. Рознакаля-роўныя алоўкі хутка наносіць аб-стаўку. На карта і скрынях з па-слом размыраюцца самыя складаныя баі.

У сучасным баі да пяхотнай часткі авіяцыя прыдаюцца спе-цыяльна — танкі, артылерыя, сувязь і т. д. Камандзір пяхоты

павінен кожнай з іх даць задан-не, кіраваць ім. Для гэтага ён абавязан ведаць дзеянні сёіх ро-даў войск, быць усебакова разві-тым камандзірам.

Шэсць лекцыя скончаны. Па-куль татуры абед, стварэцца круг, і танпоры пачынаюць вы-кідаць «каленцы». Побач на на-стольным бильярде разбіваюць пірамідку. Пасля абеду курсан-ты калудца адпачыць на гадзі-ну, а потым адраў вяртацца на вывучэнне вайсковай тэхнікі і до-гляд ле. Першакурснікі-артылеры-сты зноў ідуць на ўборку коней. Наводчыкі аглядаюць гарматы і кулямёты.

Вечарам — самападрыхтоўка. Курсанты рыхтуюцца да наступ-нага заняцця. Пасля вачэр — вольны час. Пацянаюць права-ваць дзесяткі гуртоў мэтакалі самадзейнасці. На сцэне рэжы-руюць оперу «Зарэжак за Дуна-ем», цымбалыны аркестр раз-вучае «Зялёную». Будынак школы перапаўняецца гукамі ро-зных музычных інструментаў, спя-ваннем.

Аб'яднаная беларуская вайско-вая школа імя М. І. Калініна вы-хавала многа сопець камандзі-раў. Яе выхаванні зараз кіру-юць штабамі палкоў і батальёнаў, камандуюць падраздзяленнямі і часамі. У гэтым годзе калячопь школу токар віцебскай акумуля-цыйнай фабрыкі лепшы рапыналізатар і вынаходца Ілья Крыўко, слесар магілёўскага дэпо стаханавец вучобы Фёдар Кругяніна. Яны абод-ва ўзнагароджаны граматамі ЦК ВССР у дзень пятнаццацігод-дзя АБВШ. Тут навучаецца бы-лы старшыня Каменскага сельсо-вета, Вабруйскага раёна, лепшы парторг у школе Канстанцін Зай-наў і выдатны кулямётчык кам-сомолец Барыс Копацкі.

Заканчваецца дзень у школе. Перад сном курсанты з песнямі робяць прагулку па вуліцы. 11 гадзін вечара. Адбой.

І. ЦЫВЕС.

ЗА РАШЭННЕМ ТАКТЫЧНАЙ ЗАДАЧЫ



Курсанты АБВШ (злева направа): тт. Раўноў, Коцкі і Карнейчык рашаюць тактычную задачу на картце. Фото Я. САЛЛАВЕЧЫКА.

НАПЯРЭДАДНІ 1 МАЯ

У ГАРАДАХ І КАЛГАСАХ ПАЛЕССЯ

МАЗЫР. 20 красавіка (Мар. «Звязда»). Гарады мястэчкі і калгасы аргую рыхтуюцца да свята 1 мая. У Маазыры праводзіцца набаеда дамоў, раман-цуюцца трагавары і маставыя. На барае Прыпяці, каля прыстані разбіваюцца вялікія новыя сквер.

На пляцу Волі ў Маазыры уста-наўляецца помнік Вяздзіміру Іль-ічу Леніну. У Нароўці авіялявочна вуліцы, будуюцца новыя парогі. Заван-чваюцца падрыхтоўка работы да прысуду новай электрастанцыі. У калгасах імя Варашчыла, Маазы-рскага раёна, «Комунар», Нароў-

лянскага раёна, і радзе іншых заапачынаецца абсталяванне новых клубоў. Сёння 1 мая на вуліцах Маазы-ра, Турава і іншых раённых цен-траў аргую будуюць дэманстра-ваць эскадроны калгасных «вара-шылаўскіх кавалерыстаў». На свята ў Маазыр будзе запрошана 100 лепшых стаханавцаў прамы-словасці і сельскай гаспадар-ствы, у тым ліку ордэнаносцы будуюцца новыя парогі. Заван-чваюцца падрыхтоўка работы да прысуду новай электрастанцыі. У калгасах імя Варашчыла, Маазы-рскага раёна, «Комунар», Нароў-

ДАСТОЙНАЯ СУСТРЭЧА

БАРЫСАЎ. Дастойную сустрачу Першага мая рыхтуюць працоў-ныя Барысава. На двапрацоў-ныя камбінаце «Комінтэрн» парт-ком праводзіць сходы жонкаў ра-бочых па пытанню прывядзення першамаяскага свята. Рыхтуюцца дэпартаменты раінішкі. У Кічынаў Славоскім сельсавеце ў перша-майскія дні будзе праведзена вя-лікая фізкультурнае свята. У 25 кватэрах калгаснікаў калгаса

«Чырвоная зорка» праводзіцца электрычнае асвятленне. Узмацненая рыхтоўка да свята стаханавцаў заапачынаецца фабры-цы Кірава Парфіянов Нала. Яна бодзе сваю хату, а закупіла парт-реты правядзёраў, дэямам напы-лаць новыя кашоны. 1 мая Парфе-ноў у сябе на кватэры правод-зіць вечар, на які запрашае лепшых стаханавцаў фабрыкі. Я. ШЫМАНСКІ.

1.100 ПЕРАСАЛЕНЦАЎ У ЯЎРЭЙСКІЮ АУТАНОМНУЮ ВОБЛАСЦЬ

19 красавіка ў Думе ўрада ад-былося пасляжэне прэзідыума Беларускага, на якім абмяркоўва-лі пытанні будаўніцтва і пера-саслення ў Яўрэйскую аўтаном-ную вобласць.

На пасяджэнні выступіў пры-ехаўшы ў Менск старшыня Кам-зета пры ЦК ВССР тав. С. Е. ЧУЦЫЎ. У сваім вы-ступленні тав. Чучыаў надра-бна ахарактарызаваў колы сацы-ялістычнага будаўніцтва Яўрэй-скай аўтаномнай вобласці і спы-ніўся на агляд па далейшаму перасасленню ў Вірэблянскіх пра-цоўных яўрэяў. У гэтым годзе ў Вірэблянскіх пераэдадзена 10.000 пе-расасленцаў, у тым ліку а ВССР 1.100. Галоўная ўвага павіна быць звернута на якасны адбор перасасленцаў.

Характарызаваў будаўніцтва Вірэблянскага тав. Чучыаў раска-заў, якія выніваюць з вобласці адна ЦК ВКП(б). Вірэблянскі і бліжэйшым будучым стане ўсе-

саюзнам центрам яўрэйскай са-цыялістычнай культуры а густой сеткай навуцальных устаноў, тэатраў, музеяў, бібліятэк і т. д. На жыллёвае будаўніцтва ў воб-ласці сёлета залучана 20 міль-ярд. Складзены прэекты буда-ўніцтва трымажынай і абуцковай фабрык.

Тав. Чучыаў адначасу вялікую дэгу ў Вірэблянскі а боку замеж-ных працоўных яўрэяў.

На пасяджэнні таксама высту-пілі тт. Цымкія (Бірэблянскі сектар Камзета), Ляўкоў, Ге-раўкер і інш. Прадстаўнікі Акадэ-міі навуц і Наркомаветы абрабі-лі інфармацыю аб вылучэнні наву-ковых работнікаў і настаўнікаў для Вірэблянска.

Прэзідыум Беларускага прыва-дзя перасаслення а ВССР як мін-імаляны, і вынахаву рад мера-прыемстваў па якаснаму дапамо-гі ў будаўніцтве Яўрэйскай аўта-номнай вобласці.

ВЫНІКІ СПРАВАЗДАЧНАЙ КАМПАНІ МЕНСКАГА ГОРСОВЕТА

Справаздачная кампанія менска-га горсовета, якая адбылася ў лютым г. г., прайшла пры вялікай актыўнасці выбаршчыкаў. У пра-ведзеным 208 справаздачных ско-вадх прымала ўдзел 84 тыс. выб-баршчыкаў, што складае 88,8 проц. агульнай колькасці выбар-шчыкаў сталіцы ВССР. З 880 дэ-путатаў горсовета адбылося 781 дэпутат. У справах выступілі 1.498 выбаршчыкаў, унесена 1.508 дадатковых прапаоў да наказы горсовету.

Аб усіх гэтых яркіх лібках ба-варыў у сваім дакладзе намеснік старшыні горсовета тав. Сухару-кін на пленуме горсовета, які ад-быўся 19 красавіка ў клубе імя Сталіна. Выступаўшы ў спэ-цыяльных дэпутатаў ўказавалі на ўсе-лічча дрэнную работу некаторых секцый горсовета, як транспар-тнай, сувязі, асветы і многіх дэ-путатскіх груп. У работу дэпутат-скіх секцый і груп, указвалі яны, — трэба больш уважліва актыўна выбаршчыкаў і забліва хатніх гаспадынь, поўнасна ажыццявіць наказ горсовету і новыя да яго дадаткі.

НОВЫ РЕКОРД НАУМА ЛАПІДУСА

9 красавіка ў тэатры народнай творчасці ў Маскве адбыўся спар-тыўны вечар у гонар X з'езда ВЛКСМ. Чэмпіён ССОР і ВССР па штанзе ў лямбачай вазе Наум Лапідус на гэтым вечары ўставаў новым усеагульным ре-корд. У гутарцы з карэспандэн-там «Звязды» тав. Лапідус, які гэтым днём вярнуўся ў Менск, паведамаў:

— На спартыўным вечары ў тэатры народнай творчасці вы-ступалі лепшыя спартыўныя сі-лы краіны. Я пачаў жаць а 70 кілаграмаў. У наступнай спробе я

старшыні горсовета тав. Сухару-кін на пленуме горсовета, які ад-быўся 19 красавіка ў клубе імя Сталіна. Выступаўшы ў спэ-цыяльных дэпутатаў ўказавалі на ўсе-лічча дрэнную работу некаторых секцый горсовета, як транспар-тнай, сувязі, асветы і многіх дэ-путатскіх груп. У работу дэпутат-скіх секцый і груп, указвалі яны, — трэба больш уважліва актыўна выбаршчыкаў і забліва хатніх гаспадынь, поўнасна ажыццявіць наказ горсовету і новыя да яго дадаткі.

Узяў 77 кілаграмаў. Затым іду на пабінне рэкорду. На штанзе 85 кілаграмаў, тысячы вацы па-пужыцца соцаць за мамі рукамі. Штанга ідзе навольна ўверх. «Бель!» — абвясціла фіксатар. Рэкорд украінца Касцянка пабіў. Мой новы рэкорд насялі ўзвужан-ны — 84,8 кілаграма.

Тав. Лапідус вярнуў сабе зван-не ракардсмена ССОР у жыме двума рукамі. Ён атрымаў пры-мя X з'езда ВЛКСМ — настоль-ны гадзіннік. 17 красавіка тав. Лапідус быў у ліку 200 майстраў спорту, якія віталі з'езд.

40 ГОД УРАЧЭБНА-ГРАМАДСКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ДОКТАРА Б. В. РЫСІНА



18 красавіка грамадскасць 40-гадовага раёна адзначыла 40-гадовы юбілей урачэбна-грамадскай дзейнасці аднаго з старэйшых і лепшых медыцынскіх работнікаў раёна д-ра Барыса Венямінавіча Рысіна. Юбіляр атрымаў шмат прывітаньняў. Нарком аховы адро-ваў ВССР тав. Буратэўскі ў сваёй прывітаньняў тэлеграмавітае юбі-ляра і жадае яму шматгадовай дзей-насці на карысць сацыялістычнага грамадства. 3 красавіка 1936 года Б. В. Рысіну ўстаноўлена перса-нальная стаўка — 700 руб. у ме-сяц.

МЕНСК

Для ўрэгу ў паслядванні Ву-чонага мадэлісцкага савета і Сове-та Наркома аховы адроўа ВССР у Менску ў Кіеў выхалі нарком аховы адроўа ВССР тав. Буратэў-скі, професары Манашаў і Меліх, дактары Царкў і Шатэрнік.

Больш 700 адуцельных гаспадынь Менске 18 красавіка абрабілі паход у супроцьвазах. За і г. 10 міль яны прайшлі лямб кіламетраў. У выні-шні абыдусе вароткі мігны, дэ-яе выслупіў старшыня менавага гара-дскога савета тав. Ляўкоў.

На ўсеагульным вучэбна-метад-ным збор навапінскага планерны-а стварылі і шлоп учора выхалі з Менска ў Каменскі начальнікі план-ерных стаянцй аэракулды ВССР. * Магэвін «Табіагандля» ат-крыўся па Советскай вуліцы, 62. Магэвін раамалёўвала арцель ма-стакоў а вобскі Халомка, Горкаўска-га края.

УЗОРНЫ ПЕЗД МАСКВА — МЕНСК

Маскоўка - Беларусь - Балтыя. Далі чыгуначна вышлі на ўчастак Масква — Менск першы ўзорны пезд № 11/12. 18 красавіка ў 10 гадзін 10 мінут пезд прыбыў у Менск. Усе вагоны астаны афарба-ваны ў светла-зялёны колер. У жо-сткіх вагонах пезда мяккія ды-вавіны дарожкі, на вокнах шаўко-выя светла-ружовыя фіранкі; столі-кі накрывы белым аўрусам. На ста-лах — ліпны, вазы а кветкамі. Да пезду папужыраў — шахматы, шапкі, пафанды, вагаты і журна-лы. У пездае бодь до ра абсталя-ваны рэстаран і буфэ.

ПАВЕДАМЛЕННІ

21 красавіка г. г. ў 7 г. вечара, у Доме партыі (малы зал) будзе трымажына вучэбна-метад-ная прапагандыстаў адуцельная і бачы-шчыкаў аб міжпартыйным таварыш-стве. Дом партыі тав. Менгаркома КП(б)Б.

Адказны рэдактар Н. СТЭРНІН.

ПА УСІХ ПРАДМЕТАХ АЦЭНКА «ВЫДАТНА»

Сістэматычная вучоба, упартая работа над сабой даі мне права зааваць на ўсіх вучэбных прад-метах адзіную ацэнку «выдатна».

За чао вучобы і асавоў асноў-ныя правілы граматыкі янмоўкай мовы. Карыстаюцца слоўнікам, я магу зараз чытаць і перакладаць янмоўку літаратуры.

У школе адкрыта шырокая дара-га для ўзабагацення курсанта ўсебаковымі ведамі. Тут выхоў-ваюцца аўладаўшыя складанай тэхнікай, высокакультурныя, ад-даныя справе Леніна—Сталіна лейтэнанты рабоча-сялянскай Чыр-вонай арміі.

Курсант Ф. КРУГЛЯНЦА.

САМАСТОЙНА ПРАЦЮ НАД ТВОРАМІ ІЛАСНАЎ МАРКСІЗМА

Даўно марыў і стаць камандзі-рам Чырвонай арміі. У 1932 годзе стаў курсантам артылерыйскага аалядзэння Аб'яднанай Беларус-кай вайсковай школы. Сёння 1 мая пасля дзяржаўных экза-менаў і буду выпушчан са шко-лы чырвоным лейтэнантам. Што мне дала школа за гэты час?

Я навучыўся самастойна праца-ваць над творами Маркса, Энгель-са, Леніна, Сталіна. У школе я вывучыў гісторыю ССОР, гіста-рыю грамадзянскай вайны, эканамі-чную палітыку і асабліва глы-бока гісторыю ВКП(б).

Курсант К. ЗАЙЦАЎ.

Народныя таленты

Шырока разгорнута ў школе мастацкая самадзейнасць курсан-таў. Харавы гурток налічвае 120 чал. Ён выконвае песні народаў ССОР, беларускія народныя песні. Да 1 мая гурток развучае хор а оперы «Кармен», У аркестры на-родных інструментаў прымае ўдзел да 70 курсантаў.

Нядаўна ў школе арганізавалася оперны тэатр. Тэатр паставіў опе-ру «Зарэжак за Дунаем», вяду-цца падрыхтоўка да паставоўкі «Сватанія на Ганчарыцах». Не-малым поспехам у курсантаў на-рыстаюцца паставоўкі школьнага драматычнага тэатра. Сістэматы-чна працуюць цымбалыны аркестр, аркестр гарманістаў і жаючы ва-

кальны ансамбль. Апошні скла-даецца з жонкаў камандзіраў.

У клубе рэгулярна наладжваю-цца літаратурныя вечары, чытаю-цца на лепшых на розных папулярныя тэмы, дэманструюцца лепшыя гутары і вядомыя фільмы і адба-ваюцца паставоўкі і вапарты. У спартыўнай зале працуюць фіз-культурныя школы.

У Аб'яднанай беларускай вайско-вай школе афармляюцца і растуць таленавітыя скрыпачы, як кур-санта Сокалаў, салісты, як курсант Мухін, чытальнікі мастацкіх тва-раў, як курсант Івашы і інш.

В. Н.

Першы Беларускі дзяржаўны тэатр БДТ-1
21 красавіка
ЯК ЯЕ ЗАВУЦЬ
Пачатак у 8 г. веч.
Вілеты ў касе тэатра

Памінашчынне Польскага тэатра
Гастролі тэатра Чырвонай арміі ВВА
Сёння, 21 красавіка
А. АФІНАГЕНА.
ДАЛЁКАЕ
Пачатак у 8 гадзін вечара.

Гукавы кіноаэтар «Чырвоная зорка»
Гукавы мастацкі фільм
Партыйны білет

Гукавы кіноаэтар «ПРОД-ТАРЫ»
Гукавы мастацкі фільм
АПОШНІ ТАБАР

Гукавы кіноаэтар «ІНТЭРНА-ЦЫЯНАЛ»
Гукавы мастацкі фільм
ВАРОЖЫЯ СЦЕЖНІ

Ніно СПАРТАК
Ад 21 красавіка
выдатны фільм
НАРАЛЕУСКІЯ МАТРОЗЫ
у 7 частках.
У праграме — кінохроніка. Штодзённая 4 сесіоны. Нова адкрыта з 4 г. дня.

25 красавіка ў 7 гадзін вечара, у канферэнц-зале БелАН навуковы работнік цэнтральнага батанічнага сада БелАН ЧРЭНЕНКОУ АНТОН ІВАНАВІЧ
Публічная абаране ДЫСЕРТАЦЫЮ
на ступень кандыдата біялагічных навук на тэму: «Адносныя влікі, дуба, ясеня, яліны, ліпы і вяза да вапнавання глебы тыпу сырой рамені».
Афіцыйны апамент прафесар Г. І. ПРАТАСЕНЯ.
ДЫРЭКЦЫЯ ЦЭНТРАЛЬНАГА БАТАНІЧНАГА САДА БелАН.

Аб'яна аб рэгістрацыі.
НАРОДНЫМ КАМІСАРЫЯТАМ ФІНАНСАЎ БССР
на падставе палажэння і правіла аб дзяржаўнай рэгістрацыі (аборнік законаў і распараджэнняў урада ССОР 1931 г. № 8, ст. 99 і аб'яна фінансавага і гаспадарчага законодаўства 1931 года № 12),
4 красавіка 1936 г. зарэгістравана ў рэстры дзяр-жаўнай рэгістрацыі пад № 192-57

кантора „ТОЧМАШСБЫТ“.
Адрас: гор Менск, Інтэрнацыянальная, 5 Тэл. 22 677.
НАРКАМФІН БССР.

Аб'яна аб рэгістрацыі.
НАРОДНЫМ КАМІСАРЫЯТАМ ФІНАНСАЎ БССР
на падставе палажэння і правіла аб дзяржаўнай рэгістрацыі (аборнік законаў і распараджэнняў урада ССОР 1931 г. № 8, ст. 99 і аб'яна фінансавага і гаспадарчага законодаўства 1931 года № 12)
16 красавіка 1936 г. зарэгістравана ў рэстры дзяржаўнай рэгістрацыі пад № 195/20
БЕЛАРУСКАЯ ГАНДЛЕВАЯ БАЗА
„СОЮЗРАСЖИРМАСЛОСБЫТА“
Адрас: г. Менск, Дом урада, пакой 421.
НАРКАМФІН БССР.

НДІ ШКОЛЬНАЙ ПЕДАГОГІКІ
паведамае, што 28/IV, у 7 г. вечара, у памыш. інстытута (Універсітэцкі гарадок, стары корпус)
АДБУДЗЕНЦА

АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫІ
аспіранткі тав. ВІННІК Д. Д. на тэму «Гістарычная асвета і контррэвалюцыйная дзейнасць беларускіх нацыянал-дэмакратаў на гістарычным фронце»
на навуковую ступень кандыдата навук.
Кіраўнік тэмы — акад. Шчарбакоў, афіцыйны апамент — праф. Дардан.
Дырэктар НДІ школьнай педагогікі ГРЫНЕВІЧ.

Аб'яна аб рэгістрацыі.
НАРОДНЫМ КАМІСАРЫЯТАМ ФІНАНСАЎ БССР,
на падставе палажэння і правіла аб дзяржаўнай рэгістрацыі (аборнік законаў і распараджэнняў урада ССОР 1931 г. № 8 ст. 99 і аб'яна фінансавага і гаспадарчага законодаўства 1931 года № 12),
16 красавіка 1936 г. зарэгістравана ў рэстры дзяржаўнай рэгістрацыі пад № 194-19
БЕЛАРУСКАЕ АДЗЯЛЕННЕ
„ЭЛЕКТРАПРОМ“
Адрас: гор. Менск, Советская, 68. Тэл. 2-264.
НАРКАМФІН БССР.

Беларускаму першаму дзяржаўнаму
ПАТРЭБНЫ ПАКОІ
на летні сезон.
Можна на краіне і без абстаноўкі.
3 прапановаў афармлення да дэляжурнага тэатра.
Тэл. 24-905.

22 красавіка Цэнтральны дом тэхнікі разам з метадычным кабінетам Наркаммааэцпра БССР
СКЛІКАЮЦЬ

ГАРАДСКУЮ КАНФЕРЭНЦЫЮ
ТЭХПРОЛАЎ, КІРАУНІКОЎ ТЭХВУЧОБЫ І СТАХА-НА